

ЦІ ПРАБ'ЮЦА ДЭМАКРАТЫ Ў ДОМ УРАДУ?

Галоўная тэма гэтых дзён — кааліцыйны ўрад. Дэмакраты рытуальна сур'ёзна і спадзяюцца да пачатку наступнага года дасягнуць мэты.

Кейбі і К° таксама рытуальна — па добрай волі сыходзячы яны не збіраюцца. Зрэшты, цяпер ужо далёка на ўсё залежыць ад жадання Кейба.

У Кейба ёсць стратэгія

Компанія Кейба зацкаслена праймаюцца на ўлады да новых выбараў — менавіта такую стратэгію, па новым звестках, вызначыў прэм'ер свям хлопцам. Калі ж пароза астойкі ўрада стане рознай, Саўмін, як меркаваць, сам будзе прыслухвацца новым выбарам. Саме галоўнае для іх — кантраляваць новыя выбары.

Іх цяпер страшна на стоны то, што выбары могуць наступіць хутка, калы пароза таго, што яны могуць страшыцца ўраду раней, чым адзірацца

выбарчыя ўмяскі. Вось тады сапраўды, як кажуць, пыш прашаць «Партыя ўлады» разумею, што на свабодных выбарах шанцы не мінімальныя. Зусім іншая справа, калі яна будзе мець праславіла такіх магчымасці, як КПБ на выбарах 90-га года — фармаваць выбарчыя камісіі, кантраляваць вылучэнне кандыдатаў да іх, а самае галоўнае — маніпуляваць грамадзкае думкаю, маючы поўны кантроль над mass media.

Запэрагайце, хлопцы, коней, і паеду — я!

Многіх здзіўляе, што Ст.Шушкевіч не падтрымлівае нават саму ідэю новага, пераходнага ўраду. Здавалася б, гэта для яго ідэя, а самае галоўнае ўпэўніў, сфармаваць такі кабінет міністраў, які ў многім мог бы аддзяліцца, ягонуму бачыліся.

Чаму ж Шушкевіч эню не на Баку дэмакратату?

Тут не бачацца дэмакратыя. Шушкевіч выгада прыміць бардыры ўрад Кейба. Гэта для яго магчымасць падтрымліваць сякі мідэ «змагар за рэформы». А калі ў Дом ураду прыдзе каманда рэфарматару — на чым тады Шушкевіч будзе рабіць сабе палітыку? Акрамя таго, сярод новых урадаў могуць вылучыцца ярыя асобы, у параўнанні з якімі Шушкевіч будзе выглядаць згаскасна блізка, як уперымасю М.Гарбэю на фінны «перестройку». А Шушкевіч разумею, што наперад нечымая прэзідэнцкая кампанія, таму моцна кансерватыў эню зусім не пароза. З Кейбам ігнэада кула прасіем — і сёння і, там больш, заўтра.

Другая версія. Магчыма, Шушкевіч, папросту не хоча пакуль высювацца — пакуль апа-

зіцыйныя сілы не зробяць усю «енюрыю» працу і адстаўка ўраду на стане відэаіснаю. Вось калі Вархунчану Саўмін на будзі ідэага выкаса, як «здава» урад, тады і возьме слова эмацыйны салкер, скажа, што ён доўга шукаў «згоды», увес час анінуўся прымуся, гэта ўрад раславаць рэформы, чуу абшчынны, меў спадзяванні, але... І Вархунчану Саўмін дружна галасую «за» Шушкевіч эню на кані.

Каго будзем «здаваць»?

Наколькі верагодна, што Вархунчану Саўмін галасіцца на створэнне пераходнага ўраду? Пакуль, мне здаецца, мала надзею. Аляцця можа сабраць пад гэта максымум галасую сто — у шпэршыных умовах. А треба — 173.

Ашак сітуацыя увес, час змяняцца (параўнаю, зусім не на карысць Кейба). Ясна, што ўрад будзе пранавоўваць ВС карговы рэзімт выратаваны не адзіная грашовая сыстэма з Расіяй і двухбаковым «эканамным саюз».

(Прыця на 2-й стар.)

ТАРАЗЕВІЧ ХОЧА ВЯРНУЦЦА

У парламенцкіх колах ашчарэжываюць, што Георгій Таразевіч мае пляны эню трапіць наверх — заняць вакацыйную пасадку намесніка старшын Вархунчану Саўмін.

Дзена гэтага яму найкэйры трэба стаць дэпутатам ВС. Георгій Таразевіч плануе балтавацца па Жоданскай выбарчай акруге №87, для таго выбары генеральны выхадар барыза Дзімітрый Сыравасу (намер чатыры месцаў таму). Выбары прызначаны на 12 сінчэня.

(Прыця на 4-й стар.)

ГОД ЗАСНАВАННЯ 1902
ВЫХОДЗІЦЬ 3 1990

Рэдактар Ігар ГЕРМАНЧУК
Выдавец Павел ЖУК

АДРАС ДЛЯ КАРЭСПАНДЭНЦЫ:
220029, Менск,
вул.М.Багдановіча, 7а

Факт ёсць факт

ЮБІЛЕЙ 19 кастрычніка споўнілася 5 год, з дня ўтварэння Агкамплэту Беларускага Народнага Фронт. З нагоды юбілею у мінулы аўторак у штаб-кватэры БНФ быў наладжаны брыфінг.

ПАМЯЦЬ На Дзяды, 30 кастрычніка ў Горадні адбудзецца адкрыццё мемарыяльнай дошкі на доме, дзе жыў прафесар Міхась Ткачюк.

КАНФЭРЭНЦЫЙ На пачатку сінчэня ў Наваградку адбудзецца міжнародная навуковая канфэрэнцыя «Адам Міцкевіч і сучаснасць». Яе ладзіць Міністэрства культуры Беларусі разам з Літаратурным музеем А.Міцкевіча.

ВІЗЫТЫ 10 кастрычніка арыабіскуп Казімер Сымантак наведаў Гомель, дзе сустрэўся з вернікамі і асяцяў зямлю пад будаўніцтва новага касцёла.

ПАЛІГЛОТКА Сёлетна на пераходнайшым факультэце лінгвістычнага ўніверсітэта ў Менску (былы Менскі Інстытут замежных моў) пачаў вучобу групы японскае і кітайскае мовы. Дагэтуль студэнты гэтай навукова-літ. установы мелі магчымасць вучыцца іх факультатывна.

ЖЫЦЬЦЁ у Maribee на 100 зарэгістраваных шлюбав прыкладзе 64 раздзінствы, наведанніе мисювага газэта «Ратуша».

БАРТЭР «Меню маюадога навуачнага кані на аўтамабіль ВАЗ» — такую абвешту апублікавала юдаўна гітская газэта «Навыны Палесск».

ПАРАЛЕЛІ Як лінхы вархунскага Gazeta Polska, пасля таго, як у Польшчы правяць сілы праіграць выбары, у вончэ Эроры мы перасунулі на ўжод, куданска ў вакопцы Беларусі і Казакстанска.



Рукі сьвярбляць...

Найданая паставона Саўміну аб забароне праводзіць дэманштрашты, мітынгі і г.д. на плошчы Незалежнасці нагадала нам 1989 год. Прыкладна такую ж забаронаю спрабавала гадзі ратавацца КПБ. Не атрымалася, як ведаем — мітынгі перад Домам ураду ўсе ўжо збіраюцца. Але, здаецца, што ішпэршыны ЦК забараніць бараніцца больш рашуча. Як нам стала вядома, на ўрадзе рытуальнае рашэнне забарыць з Унутраных войскаў МУС сілы «спецназа» і падпарадкаваць іх Саўміну.

НА БЕЛАРУСІ

3

© Інтернэт-версія: Kamunikat.org 2010

Больш чым на два гады да ўлады падпускаць нельга

Грамадзянская вайна па тэлевізары

Менавіта так для пераваж-
най большай расейшай,
таксама іхніх суседзку
блізкага і далёкага замежжя
выглядае маскоўскай боінай
Брук быў усюны на толькі
восьвянкамі лістоўта, але
людзкімі цяламі. Амерыканскія
табелачанне, загадзілі сваіх
прэцу падчас ваіны ў Парыжскай
кай загаты, рэбіла рэпарта-
жыста праста з прыступку чорна-бе-
лага Лёма.

Стрѣлы сьщолі, палітыка за-
сталася. Грамадзянская вайна
ў Расеі перайшла са стады-
гарачай у халодную.

Расея

[illegible]

морського флоту, так яно
єсть. Лєгіка вайскоуца
адняна па часе і прастору
«Мы патрєбны, калі страляе
і мы патрєбны пакулі страля
ем». Зразумелє і імяныя
патлїхуцї перанєсьї гульцї вай
скоушў з цєнтру на перыфє
рыю. Зусім недарма ЗША
запєлєнахєнє Юрєпа падтрым
лїтурм Бєлєга Дєма – ян
турбалєсь вїдхлєна прє бїсє
пєку свєїх дамцєу.

І усё ж будзем спадзявацца, што ў Расеі ля выбарчых урнаў на змену піянэрам ня прыйдуць.

[illegible]

З другога боку, супраць іх Ельчина, замянуці кабінэты Вялікага Дома на турэмныя калоніі, меру, чапер будучы, несёць крымінальную адказнасць. Узнікваю, праўда, некія юридычныя казусы, бо лава працяг судзіць іх, а выдасявае іх за іхныя жывяцьскія пачуцці. Пра гэтым, калі з палітвязнямі ахвярамі ўсё нармальна (яна ёсць і будучы), то сярод рэальных ахвяраў акалізілі толькі шэраговыя выканаўцы, таксама явянныя людзі. Сітуацыя прэма супрацьправа, жаўнуно жэна. Тады былі працяг на вышэйшым узроўні самазабавоўна ў вірках. За разам — забавоўнае маўскіскай моргі і стары склад знаёмых тэарэі з палітвязняў верхоў

У винику ўся палітычная маральная адказнасць за мскаўскую бойню можа быць

Агульняе

[illegible]

Ну і, натуральна, вибери-
гата виход «великого немого»
народа, маси вибарників. Я
павлушу, сябе тые люди, щ
вийшли да Вярхоунага Света
ші да Москвуе — тразумелі
Але самімі щмаіткімі н
вупулах аказалися «зауэаріа-
тєя, хто вупуша на вупулу, а
не прыняў нємькага Бок
Палітїкаї яны цікавєша, а
Нїдїнаа з палітїчных сіла
зараз актївнєх, а не задала
нер...

На выбарчых участках галоснымі будуць не Граноў, і не Клінтан, а народ Расеі. Толькі народ, якому два гады там паказалі на тэлевізары перамогу расейскай дамакратыі, сёння яе жабраці стан. Дымае адназначна: «ручонкі Дзяржаўнай Думы Ельцына».

Так і на Беларусі, выбіраючы будучы Шушкевіч з Кебанаў, а наш народ. Трэба даць яшчэ такую магчымасць.

Беларусь

Голосуна, які — незалежны ад дзяржавы, — 19 чалавек. Яны не досытак зацікаўлены ў сапраўды сабрацца ў Маскву, які кажуць, што бачыць у сабе пераважна тэніс, а яшчэ, што ў іх сапраўды няма нічога агульнага з выбарцамі і выбарцамі ў іх няма. Сёння ўжо на тое — кожны жыве сваім розумам. Зараз у Маскву ідуць і ў Маскву ідуць, магчыма, быццам у Варшаву, але шчыра большасць складаюць муніцыпальныя і мясцовыя палітыкі, якія ўжо ў Маскву ідуць у міністэрства і ў вайсковыя. Ніжэй камуністам штурмаваць сваёй дзяржавы.

Але ёсць агульнае, палітычны выбар дзіцячымі і дзяўчынкамі, якія ў Маскву ідуць з тым, каб зрабіць і на Беларусі. І яшчэ адна зноў гаварыць пра ідэальнасць, якую бачым там, і яшчэ адна зноў гаварыць пра ідэальнасць. Выбары не пераходзяць стабільнасці. Іх не пераходзяць праводзіць і ў краінах Бальшэ, дзе, адназначна, выбары не пераходзяць. У Аўстрыі бачым, дзе страляць, у

І апошнiе назiраньнe. Пiнaшых умовах дастаткова для гaдушкi для таго, каб завысiць сабе, i для таго, каб паказаць «хто ёсць хто». Праз два гады з красавiка 85-га, стацiя выданае пaтэжнае Гaрбанава. За два гады вычарпалi са пaлiцiных магчымасцi расейска ўлады. Тое самае i ў нашы дзiны. Таму новым уладам мы павiнны даць двухгадовы мандат большага яны не заслугоўваюць, незалежна ад таго, хi прыйдзе да ўлады. Інакш эфiкa «пaлiцiных гaбляў» спрадзяжнiць.

Андрэй ПЯТРОЎ

**Дэмакраты
патрабуюць
расьсьледваньня**

Представники демократичних організацій Віцебска 12 кастрычніка накіравалі ў абласную пракуратуру заяву з патрабаваннем высветліць ступень удзелу мясцовых пракамуністычных групавак у падрыхтоўцы і правядзенні ўзброенага пераходу ў Мінска.

Узяў у прыватнасьці згаданага аб'яднаны «Трудовое Витебск», актывісты якога зьбіралі грошы «на падтрымку савецкай улады ў Расеі». Называюцца таксама іншыя факты, якія, на думку дэмакратычна-патрабуюча пракурорскага расьсяледаўня.

Міхась ПАЎЛАЎ

Праз
Барысаў яны
ня пройдуць?

Барысаўская гарадзкая
арганізацыя АБ'яднанай
дэмакратычнай партыі
звярнулася праз
гарадзкую газету
«Барысовские новости» да
жыхароў горада з заклікам
не дапусціць уцягвання
горада і гарсавету ў
палітычны гульні
«красно-коричневых».

Рзч у тым, што новы старшыня гарсавету, краўнік Барысаўскіх камуністаў Віктар Капальцэвіч настойваў падчас надаўняй сесіі гарсавету на прыняцці рэзалюцыі ў падтрымку Рушкова і Хасбулатава.

У заароше дэмакратыя гаворыцца, што на сумленні гэта людзей сотні жыццяў і трагічных падзеях 3 і 4 кастрычніка, і прыняццё такой рэзалюцыі пасварыла б беларускі і расейскі народы, ператварыла б Барысаў у яшчэ рэакцыйны сіл, якія пагражаюць грамадзян

Аляксандр АБРАМАЎ
БелаПАН

Навучым палякаў пісаць па-польску!

Беларусы ўсё яшчэ не давяраюць сьвету і шукаюць усялякую магчымасьць засьведчыць сваё

Недаўна Беларуская псаломшца ў Варшаве змяніла назву з МЗС Польшы на «Патрыярыхатны ўжывак» назву «Biełaruś (Беларусь), як аўтэнтычнае і абавязковае ў Польшы. Традыцыяна палка прымаюць іх на пільну «Biełaruś» (Беларусь). У завае псаломшца, падпісанні прас-аташ Міхасём Алксейчыкам, ёсць сямства на беларускі закон ад 19 верасня 1991 г., дзе сказана, што назва нашай краіны «транслітэраваўша на іншыя мовы ў адпаведнасці зь беларускім гучаннем».

Адфіцыйны польскі інстанцыі яшчэ не вырашвалі сваёй пазыцыі адносна гэтай праблемы. Але эксперты ў галіне тэпанімікі (да прыкладу, з Камісіі стандартызцыі географічных назваў за межамі Польшчы), а таксама прэса лічаць: «Трэба прытрымлівацца назваў, якія замацаваліся ў польскай мове, за выключэннем тых выпадкаў, калі якая-небудзь краіна змяніла сваю назву цалкам», — піша «Życie Warszawy».

Может так называться «Віагрус» устанавливал о польский мовиме узоу гісторію кантакту паміж нашымі народамі. Прыйшоў спрэчна з паходжаннем тэрміна «Беларусь» (гледзі «Моя тваё, Бела Русь», Менск, 1991), ведаючы, што напачатку ён абавязна толькі пачынаў (пачынаў) расійскае імя нашай краіны, а потым перайшоў на славянскі і ўрэшце на ўласнае. Згадана ў польскіх крыніцах з XIV ст. Відомы польскі гісторык, падарніцян Ян з Чарнаўа ў сваёй «Кроніцы Польшы» пад 1381 г. расказаў пра затэканенне Ягеллы па загадзе Кіеўскага ў Чаліцкую, краінах у Белае Русі». Напісана гэта так навадзі, як і ўсё кроніка, а назва «Белая Русь» набыла значэння ў Рускае імперыі ў сямнаццатым і васьмідзесятым стагоддзях. Для польскага чытача недастаткова ведаць Палацкі, затое Бела Русь, з'яўляецца цалкам канкрэтным паняменнем.

Відавочна, Білая Русь (як твір і п'яниця) —
 п'яниця тих часів була живим народним виразом
 давньої агулярності. Прямим істинно, що п'яниця
 найбільш живою сусідзі, ведалі змалювало на
 що гэта менавіта Білая Русь (на-польску Бі-
 лусь), таму і перахадзіла аддавана тэрмін
 вісці. І ў наступныя стагоддзі толькі так і называ-
 лі патрабавалі ад п'яниця зменшу ў назве
 менш калечы боюмо мую прыроду і гістары-
 аднаму Гэта тое ж, што прыписуе белару-
 сямі Польша казаць Польша (ад самаго
 Polska). Альбо пісаць і вымаўляць на-польску
 Россия, там больш, што мы карыстаемся адна-

Зусім іншаз з гэтаго праблемнаго ў ангельскай мо-
вадазнаўстве ў XX ст., тэрмін *Byelorussia* быў най-
большым экзотычным спрадзяждэннем: першая час-
ціна нбы паўтарала пачатак самазнава (праф-
хадзіцца з расейскага напісання), затое *rus-*
ціта ўласна Расея (Russia). Часам назва ўсё-
ракалялася як *Белая Расея* (*White Russia*). Адо-
нак, адназначна ўжываны часткі амерыканцаў і
беларусы, як пра тэрыторыю пад кантролем бе-
ларусізацыі.

Мік Тым Рэ і Расея — гэта розныя тэрыторыі, якія, і падкрэслена ў мовах беларускіх, рускіх, украінскіх, польскіх. Выходам з таго, што тытаньні ў англійскай мове маглі быць, толькінаўдзе за норму саманазова Belarus. Неабавязьшчэ ўвядзеньне ў сваю мову саманазоваў іхна прадстаўляе ў гэтым выдаткі англійскаму сьвету. Але, што іонія мова фактычна стала міжнародна, тае сам прыпынч саманазова Беларусь, можа быць карыстаньне толькі абмежавана. І асабліва ўдзельна, ягонага прызваньне ад сваіх суседзям.

йди на працю стародідів, вирощаючи старості, які мали і власні діти. Да і тоді закінчилося створення у 1967 г. Камісії ААН, яка зосередилася на мікроорганізмі. На етапі загальної задоволеності змінюване питання загальної проблеми зв'язане з уживанням назвою. Камісія рідко кожні крає використовувати традиційні назви, але подібним чином використовувати тільки у сфері науки. Інститут мовознавства Радянської Академії наук створив назву найменування «Белоруссия», щоб гати був тог часи випадки, коли у расейской геополітичні інтереси не засягати разум. Тут бірнісли принципа расейской

[illegible]

Алег ДЗЯРЖОВІЧ

Заробкі за гадзіну (у дэларх ЗША)



НАТО: 16+?

Упершыню пасля заканчэння «халоднай вайны» ў блёку НАТО ратам, зразумелі, што Паўночнаатлантычны пакт трапіў у палітычны і дыпламатычны сеткі, будучы не ў стане вырашыць, ці прымае ў сябе арганізацыю былых супраціўнікаў з Усходняй Еўропы.

Болейшэ, гэтых краін разлічвае знізіць прыступак над крылом НАТО шпэр, які ішоў разам нестабільнасцю на Еўрапейскім кантыненте. Скажам шчыра, ведае, што неабходна нішта зрабіць, каб бок НАТО не сапсаваў у працы непразрыстасцю.

Адны напіралі супраць на вышэйшым узроўні (студзеня 1994 г.) краін-сёбраў НАТО, перад удзельнікамі блыду паставіла дэлема: ці замяшчае бясспрэчна ў Еўропе і паўднёвым праекце новых сёбраў, што можа мець такія ж нагнутыя наступствы, як і нестабільнасць саваёй Еўропы.

Міністр замежных спраў Вейквортс Дуглас Хард кажа, што нічо не рыхае, што знізіць сёбраў НАТО пашырае зніжэнне пашчэньдзі ў бліжэйшым часе. А з другога боку, ён жа зазначае: «Але на хачае адказаць на ўжудны абвешчана з НАТО». На думку дыпламатаў, падчас сустрэчы на вышэйшым узроўні ад адной з краін не будзе прапанавана стаць сёбрам НАТО, таму яе болейшэ-удзельніцкую будзе мала намер прыняць такое рашэнне на разні яе на пачатку XX ст.

Гэта складаная праблема. Так скажам у адказах дыпламату Вярта дэбра падумай, ці знізіць пашчэньдзі на кантыненте сёбраў кантэйнера аднавіцца і ён не прыняць такіх да зніжэння кантэйнера, як у Югаславіі. З другога боку, адзінства адна можа расчароваць. Рагаво ды іншыя краіны, якія застануцца бокі.

Цікавыя крыжы з Расіі накіраваны на НАТО, што заклікае краіны супрацьстаяць са змяненні праблемамі, калі Еўропа працягне ўваду і ўдзельнічае ў іх. Ні выразна ад будучы праблемы ў гэты момант Польшы і Венгрыі — рашэнні праблемы ў блёку НАТО — да таго часу, калі стануць сёбрамі Украіны і Сербіі. Да гэтага часу такія праблемы яшчэ не разрашэнныя і накіраваны на пытанні пашчэньдзі на НАТО.

Адзін замест гэтага будзе створана Рада Паўночнаатлантычнага супраціўлення (НАС), які злучыць сёбраў НАТО, дзяржавы Усходняй Еўропы і былыя дзяржавы распушчана дэлемацыя новых сувязямі, і хача пашчэньдзі на НАТО.

Адзін замест гэтага будзе створана Рада Паўночнаатлантычнага супраціўлення (НАС), які злучыць сёбраў НАТО, дзяржавы Усходняй Еўропы і былыя дзяржавы распушчана дэлемацыя новых сувязямі, і хача пашчэньдзі на НАТО.

Хмяцкая прэса пра Пазыяка, Шушкевіча, Кебіча

Дэмакратам цяжка жывецца на Беларусі

Арткул пад такім загалоўкам апублікавала 5 кастрычніка ўльвоваа нямецкая газета Frankfurter Allgemeine.

Падзеям матэрыял у скароным выглядзе

На Беларусі ёсць людзі, якія сімвалізуюць Руікум і К. І. Сёй і ёсць тры і палітыкі, якія выступаюць за Ельцына, але і дыстанцыююцца ад Расіі. Самі са сабой іх парадзілі Станіслаў Шушкевічам да таго ж можна адзначыць і старшыню дзяржаўнага Парламента Зінона Пазыяка. Што для краіны ёсць палітычны мударасцю (альбо менш палітычна, неабходнасцю), то для дзяржавы ўпартнасцю, гаворка ідзе пра сэрца паміж наміканцэрамі. Ёсць паддэнацыя паміж наміканцэрамі Масквы і Менску.

Нагадаем Пазыяку ў размове з карэспандэнтам газеты неадразу да да прымаў перамаўляў. Сава сустрача параміканца групу «Беларусі» і групу «Савое», якія ў жонкі «карэспандэнта» з су прышчым Ельцына Хабатура жаным «Марыям Фроіт Пазыяка прыняў яму ў падтрымку Бярыса Ельцына. Менская намікатура вышлусь у тры і была вымушана змяніць свае погляды.

Дэма Пазыяка накіраў Кебіча паддэнацыя і Шушкевічам. Крыўкі параміканцы, які ў аднаведучы з Канстытуцыяй заўважэнне перамаў асобна дзяржавы, ставіць у ініцы праміру, што ён заклікаў. Расей на іх падагналіся. «Той, хто спадываў атрымаць ад Расіі таннога нафту і тае ўмяне, на некалькі палітычны ўступкі, быў ужо жэ, што вымушаны падацца за гэта па сусветных коштах, — адказаў жаным крыўкі дзяржавы, усе ж ад Шушкевіча няма ніякай гарамы да Кебіча, бо праміру ён болейшэ прыбліжыўся ў Варшаву. Савое.

Пазыяк змагаецца з разлімі, і жаным барацьба не становіцца лягчэйшаю, бо ён выкрывае перамаўленне атрымаўшых камуніст у сваёй дэмакраты. Мажам Шушкевіч не ён дэмаў рома канструктыўна палітыка, бо той грае рома аднаго амагара. Урад Пазыяк абвешчае, што ён той, той узяўшы над параміканца і кажа палітыку на зніжэнне непажэнасцю дзяржавы.

Усе на Беларусі змяніць ад Масквы, а гэта змяніць ад зямлю барацьба за ўладу ў Гаске. Утрыманні Ельцын — гэта жані да дэмакраты ў Менску, а калі не, то накіраваны парламенту выбары абудуца на ўжыск іні гэта года, а з 1995 м. Гэта не пашчэньдзі. Болей рашэнні тым спрычы быў хучэйшым разлімі дэлемацыі, болей рашэнні усе ж пойдзе

у выкрыўшэ НАСС у практычных матах, напрыклад, да арганізацыі мірных мійс, болейшэ ўсходне-еўрапейскіх дзяржавы савядаваць, што такога супраціўлення неадасцю.

Адзін аргументаў, які стрымвае блёк НАТО ад павышэння колаўскай сваёй сёбраў, звышчыме мяжы ад мяжы рашчэньдзі з боку Расіі, пашчэньдзі мяжы ад пашчэньдзі ўладу НАТО на Усход. Адзін Ельцын, калі быў у Менску, пашчэньдзі сваё пашчэньдзі, калі ён устаўша ў НАТО.

Пашчэньдзі акалячанае бясспрэчна сваё новых суседзях, таксама накірава на блёк з тым, каб 10 студзеня было прынята рашэнне, якое падтрымае ініцыятыўны праект.

Генеральны скартар НАТО Манфрэд Вярноў заўваж, што дасягнуты момант да дэмакратыі так разлімі, адна некалькіх сёбраў саважо жыхароў.

На думку некалькіх пашчэньдзі бокі, ужо заваж, калі ў НАТО рашчэньдзі 10 краін, ішожа прыняць рашчэньдзі, а з пашчэньдзі яго складу паддэнацыя працягвае рашчэньдзі, што рашчэньдзі.

Адзін Польшы, Вугоршчыны і Чэхіі наставіла пашчэньдзі, выразіць пытанне прыняць яе ў сёбра НАТО, бо тоны гэта жэка дэмакратыя дэмакраты ў гэтых краінах. Параміканцы на вышэйшым узроўні гаворка пойдзе аб тым, што прыняццё тым дэмакраты, якія дасягнулі найбольшых паспяху ў рашчэньдзі дэмакраты пашчэньдзі краіны камуністы рашчэньдзі.

Міркуючы, што не паддэнацыя прыняць у блёк НАТО, аднак без узакладна дэлемацыя дэлема. На думку дыпламатаў, гэтым дэмакраты можа быць прапанаваны спецыяльны статус, які прадугледжвае не поўнае сапраўдства, але ад станові асобна краіма ў гэтым краіну.

Абмеркувавеша таксама пытанне пра тое, каб прапанаваў Польшы, Вугоршчыны і Чэхіі некалькіх дзяржаваў паддэнацы дамоў 1949 г. і аб стварэнні блёку НАТО, аднак без асабнага артыкула, у якім гаворыцца, што напад на краіны распаўсюджвае як напад на блёк НАТО.

У ўмёку — краіны, якія паддэнацы такую дамоў, стануць сёбрамі НАТО, але пашчэньдзі статус атрымаць тоны праз некалькі гадоў. Затое зараз яны будучы мець права канстытувацца з НАТО, калі

на карысць дэмакратам. Пазыяк спрабуе зрабіць кожна БНФ дэмакратычнае кола. Гэта гэтага яму патрэбен чыс. Рашчэньдзі цяжка, неваж калі пашчэньдзі пашчэньдзі. У выкладку старшым БС Шушкевіча на вышэйшым узроўні Пазыяк ускладае адказ на сваё бачэнне праблемы.

У сваёй выбарчай канцыдацы БНФ вымушаны ўлічваць багучыя тэндэнцыі. Болейшэ спрычы жані рабіць не агароды, не сельніцтва якіх ужо аддзіліся ад камуністычных дэлема і найбольш набліжэнне да заважэння кантэйнераў. У выскіс, да некалькіх усе ж размаўляе па-беларуску, на карысць поўнага разумення нацыянальных пашчэньдзі БНФ. Бо там набліжэнне заклікала старыя мысленне. І менавіта там калі гаспадар старшым змагаюцца супраць цэнтральных змяняў.

БНФ не хваляе на ініцыі, што атрымлівае поўную тэндэнцыю, на выбары альбо ўтвараць цэнтр, звышчым злучэнняў саваё сабе. Гэта і абудувае жаным пашчэньдзі на канстытуцыяны змяненні прыняць аб дэмакратыі крыўкі. Савоей стаўша можа набліжэнне да ўзрэшчэньдзі тоны дэлемацыі жаным параміканца Аляксандра Пазыяк савядаваць, што ўважэнне пасадзі прэзідэнта нельга ачыць разумным крокам на цэнтральным узроўні, які наставіла на прыярытэты болейшэ ваяны да дэмакратыі законаў. Калі БНФ аддзіць выбары прэзідэнта, то наперад, быў бы абраны прэзідэнт, уладуваць колаў. Абраць прэзідэнта па прыняцці колаў, калі ён гэта стаўша абраннем на пасад старшым БС Шушкевіча, не атрымаўся Б.

Цяпер такія выбары не патрэбны, таючы Пазыяк.

Георг Паўль ХЭФТЭР (Польшы і Гёндэс КЕСНЕР)

Router

«Прысвае» прылічэнне афармлення абнаўжэння

СВАБОДА

